

Беларускі дом правоў чалавека ім. Барыса Звозскава

Палажэнне аб парадку арганізацыі і правядзення конкурсу на падтрымку міні-праектаў, накіраваных на супольную дзейнасць ў абарону грамадскіх інтарэсаў на мясцовым, рэгіянальным або нацыянальным узроўні

Змест

Агульныя палажэнні	1
Мэта і змест конкурсу	1
Умовы ўдзелу ў конкурсе, крытэрыі адбору	2
Умовы і парадак фінансавання	2
Конкурсная камісія.....	3
Тэрміны і графік правядзення конкурсу	3
Заклучныя палажэнні	3

Агульныя палажэнні

1. Дадзены конкурс праводзіцца Беларускім домам правоў чалавека ім. Барыса Звозскава (БДПЧ) сумесна з партнёрскімі арганізацыямі з мэтай падтрымкі сумеснай дзейнасці, накіраванай на абарону грамадскіх інтарэсаў на мясцовым, рэгіянальным або нацыянальным узроўні; абарону правоў чалавека, у тым ліку грамадзянскіх, палітычных, сацыяльных, эканамічных, культурных і іншых правоў, а таксама на садзейнічанне магчымасці ўразлівых груп карыстацца сваімі правамі

Мэта і змест конкурсу

2. Асноўнай мэтай конкурсу з'яўляецца ўзмацненне патэнцыялу мясцовых НДА, ініцыятыў (у тым ліку – праваабарончых) і/ці асобных грамадскіх актывістаў, журналістаў і праваабаронцаў для спрыяння становішчам даўгатэрміновым і ўстойлівым зменам у сітуацыі з правамі чалавека і працэсам ўдзелу ў прыняцці рашэнняў у краіне.
3. У рамках конкурсу могуць быць падтрыманыя праекты, якія прадугледжваюць дзейнасць, накіраваную на абарону грамадскіх інтарэсаў на мясцовым, рэгіянальным або нацыянальным узроўні, у тым ліку:
 - Ініцыятывы, накіраваныя на прасоўванне дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства права праз вырашэнне такіх праблем, як дыскрымінацыя, сістэматычныя парушэнні правоў чалавека, парушэнні правоў людзей з інваліднасцю, абарона праваабаронцаў, або праз павышэнне інфармаванасці насельніцтва ў цэлым аб праблемах, існуючых у грамадстве;
 - Праекты, накіраваныя на павышэнне патэнцыялу грамадзянскай супольнасці Беларусі ў цэлым і арганізацый грамадзянскай супольнасці ў прыватнасці, у тым ліку на падтрыманне і развіццё здольнасці арганізацый і ініцыятываў дзейнічаць у абарону дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закона на працягу доўгага перыяду рэпрэсій, і на развіццё беларускай грамадзянскай супольнасці ў цэлым.

Умовы ўдзелу ў конкурсе, крытэрыі адбору

4. Удзел у конкурсе могуць прымаць зарэгістраваныя або незарэгістраваныя беларускія НДА і ініцыятывы. Прыярытэтнымі з'яўляюцца праекты, якія будуць рэалізоўвацца дзвюма ці болей НДА і/ці ініцыятывамі, якія працуюць у Беларусі.
5. Праекты павінны быць скіраваныя на супольную дзейнасць у абарону грамадскіх інтарэсаў і правоў чалавека.
6. Прыярытэтнымі з'яўляюцца заяўкі, пададзеныя рэгіянальнымі або мясцовымі арганізацыямі ці ініцыятывамі. Асабліва вітаецца ўдзел актывістаў, журналістаў і праваабаронцаў, якія падвяргаліся пераследу з боку ўладаў у сувязі з негвалтоўнай дзейнасцю ў абарону грамадскіх інтарэсаў і цяпер гатовыя да ўдзелу ў жыцці грамадзянскай супольнасці.
7. Прыярытэт надаецца праектам, якія маюць на мэце атрымаць доўгатэрміновыя пазітыўныя вынікі ці ўносяць станоўчыя змены ў агульную сітуацыю з правамі чалавека ў краіне.
8. Не могуць прымаць удзел у конкурсе камерцыйныя і рэлігійныя арганізацыі, палітычныя партыі і палітычныя ініцыятывы.
9. Прапанаваная праектная дзейнасць павінна адпавядаць мэтам дадзенага конкурсу.
10. Фінансаванне можа прадастаўляцца як для новага, асобнага праекта, так і для часткі праекта, які ўжо ажыццяўляецца.
11. Абавязковай умовай з'яўляецца наяўнасць сафінансавання з іншых крыніцаў у памеры не менш за 5% ад бюджэту праекта.
12. Удзельнікі конкурсу прадстаўляюць заяўку на ўдзел у адпаведнасці з прыкладаемай формай. Будуць разглядацца толькі тыя заяўкі, якія адпавядаюць прыкладзенай форме і іншым умовам конкурсу, прадстаўленыя не пазней за ўстаноўлены дадзеным Палажэннем тэрмін.
13. Пры разглядзе заявак будуць улічвацца:
 - наяўнасць рэалістычнай і дасягальнай мэты міні-праекта;
 - устойлівасць дзейнасці пасля заканчэння фінансавання;
 - рэалістычнасць, абгрунтаванасць бюджэту;
 - прыцягненне мясцовых праваабарончых арганізацый;
 - наяўнасць сафінансавання ў памеры не менш за 5% ад бюджэту.

Умовы і парадак фінансавання

14. Сродкі, якія прадастаўляюцца на рэалізацыю міні-праектаў, павінны выкарыстоўвацца выключна на мэты абвешчанага конкурсу і могуць уключаць аплату экспертных ганарараў, пераклад дакументаў, аплату праездаў, харчавання, пражывання, арэнды памяшканняў, канцэлярыскіх выдаткаў, калі яны наўпрост звязаныя з дзейнасцю па дасягненню задач, вызначаных гэтым конкурсам.
15. Сродкі, якія прадастаўляюцца на рэалізацыю міні-праектаў, не могуць выкарыстоўвацца:
 - на закупку рухомай або нерухомай маёмасці;
 - на ажыццяўленне дзейнасці, не звязанай з прадстаўленым на конкурс праектам;
 - на вядзенне камерцыйнай дзейнасці;
 - на аказанне гуманітарнай і/або сацыяльнай дапамогі асобным асобам;
 - на аплату лячэння, адукацыі, адпачынку;
 - на аплату непрадбачаных выдаткаў.
16. Аб'ём выдаткаў на зарплату наёмных супрацоўнікаў не павінен перавышаць 30% бюджэту міні-праекта.
17. Сума фінансавання міні-праекта - ад 1 000 да 4 000 еўра.
18. Абавязковай умовай з'яўляецца наяўнасць сафінансавання з іншых крыніц у аб'ёме не менш за 5%.
19. Бюджэт павінен прадугледжваць дзве адназдзённыя паездкі ў Вільнюс на аднаго чалавека для заключэння дамовы і справаздачнасці па праекце.

20. Агульны фонд конкурсу складае 100 000 еўра. Дадзеная сума будзе размеркаваная ў адпаведнасці з колькасцю праектаў, якія атрымаюць падтрымку.
21. З пераможцамі конкурсу будуць заключаны грантавыя пагадненні ў вызначаныя гэтым Палажэннем тэрміны. Грантавым пагадненнем будзе вызначаны парадак і тэрміны фінансавання, пры гэтым першы транш у пачатку рэалізацыі складзе 80%, другі транш пасля заканчэння праекта і справаздачнасці - 20%.
22. Маніторынг рэалізацыі праектаў забяспечвае арганізатар конкурсу.

Конкурсная камісія

23. Разгляд, аналіз і ацэнку заявак, а таксама прыняцце рашэння аб фінансаванні міні-праектаў ажыццяўляе конкурсная камісія, сфармаваная назіральна-кіруючай Радай праекта з прадстаўнікоў арганізатара і партнёраў гэтага конкурсу. Колькасны склад камісіі - не менш за 5 чалавек. Камісія рэгульна правядзенне конкурсу, вызначае пераможцаў, мае права запытваць у заяўнікаў дадатковыя дакументы і інфармацыю, неабходныя для прыняцця рашэння.
24. Першасны (тэхнічны) адбор заявак і арганізацыю работы камісіі, камунікацыю з заяўнікамі ажыццяўляе каардынатар праекта арганізатара.
25. На этапе разгляду заявак, да вынясення рашэння, конкурсная камісія можа рэкамендаваць заяўніку ўнесці змены ў змест міні-праекта і бюджэту.
26. Абмеркаванне практных заявак з'яўляецца канфідэнцыйным. Камісія не абавязана прадастаўляць інфармацыю аб характары і сутнасці абмеркаванняў заявак.

Тэрміны і графік правядзення конкурсу

27. Працягласць рэалізацыі міні-праектаў: ад 6 да 12 месяцаў.
28. **Прыём заявак:**
29. Заяўкі на конкурс прымаюцца да **23:59 15 студзеня 2017 г.** на адрас: grants.belarus@humanrightshouse.org .*У тэме ліста абавязкова пазначыць "Заяўка на конкурс супольных міні-праектаў".*
30. **Падвядзенне вынікаў конкурсу:** да **15 лютага 2017 г.** Усе ўдзельнікі конкурсу атрымаюць апавяшчэнне аб рашэнні конкурснай камісіі. Удзельнікі конкурсу, чые заяўкі будуць адабраныя конкурснай камісіяй, атрымаюць запрашэнне для падпісання пагаднення аб рэалізацыі праекта пасля дадатковага ўзгаднення ўмоваў і бюджэту праекта.
31. **Падпісанне грантавых пагадненняў:** да **15 сакавіка 2017 г.**
32. **Заканчэнне рэалізацыі праектаў:** да **15 сакавіка 2018 г.**
33. **Падача апісальнай і фінансавай справаздачы па праекце:** да **15 чэрвеня 2018 г.**

Заклучныя палажэнні

34. Усе пытанні, звязаныя з падачай заявак, правядзеннем конкурсу, ажыццяўленнем праектаў, можна накіроўваць на адрас grants.belarus@humanrightshouse.org.